


паэзія

пэзія

Леанід Дранько-Майсюк



...А каб жа ня счэзла,
А каб уваскрэсла,
То рупіща трэба
Аб хлебе да неба...

Жыцень

Паэма

«З надыходам восені
галоўным міфічным уяўленнем,
і прытым выключна беларускім,
зъяўляецца Жыцень».

«Живописная Россия»,
т. 3, с. 268, 1882 г.

Бог восені Жыцень
У лапленай сьвіце,
Рабы, крываносы
І проставалосы;
У поршнях дзіравых,
Анучах каравых,
З кійком сукаватым,
Маленькі, гарбаты,
Худы і стары
Абыходзіць двары,
Палі, агароды,

Хаціны, гасподы
І шчыра спрыяе,
Каб зёлка любая
Расла, палавела
І ўрэшце пасьпела...
У роднай прасторы
Ня ведае зморы,
Спакою ня знае,
Да ўсіх падступае;
Гаворыць, гамоніць,
Гугніць, балабоніць
І хваліць, і просіць,
І ганіць, і грозіць...
Рухавы, гарачы,
Ўсё чуе, а бачыць,
Ня круцячы голаў,
Адразу наўкола!
Патыліца з вокам
(Маланкавым скокам!) –
У гэтага бога,
Сівога і злога.
Пад лобам, пад самым,
Па воку таксама,
А разам іх троє –
Бывае й такое!
Тры вокі, тры зрокі,
Тры быстрыя воўкі:
Два шэрых спараду
І шэры адзаду...

Патрэбны тры вокі,
Бо клопат вялікі
Глядзець, каб старанна
Было ўсё прыбрана:
І жыта з пшаніцай,
І лён, і каstryца,
І боб, і фасоля –
Да бубкі на доле!
І рэдзька, і рэпа –
Ня хочаш, а трэба!
І грэчка, і проса,
І рэшта ж укосаў;
Ячмень за гарою,
Гарох за ракою,
Авёс ля балота,
Каноплі ля плота,
Капуста на градах
І сад, і за садам,

Дзе шнур з буракамі
І шнур з кіяхамі,
І бульба з цыбуляй –
Адсюль і датуля!..

Калі ж засталося
У полі калосьсе –
У сноп яго звяжа
І голасна скажа:
«Агата, Агата,
Дабро недаждата,
Загон занядбала,
Нядбала пажала.
Шчэ сонца ня села –
Пайшла на паселю
Кахацца з Ігнатам,
Агата, Агата...
Плён гэты забыты,
Табой не спавіты
Аддам беражліва
За дбайнае жніва
Маруце руплівай,
І ейная ніва
Багата ж уродзе
У будучым годзе...
Твая ж, як балота,
Заглухне чаротам,
І з тога чароту
Ня будзе ўмалоту.
Табе ж, мая жнейка,
Прыбытку капейка,
З бліжэйшага году
Чакай недароду!
Каб ведала-знала,
Ігнату сказала:
За кепскае жанъне
Табе пакараньне!»

З прысуду такога
Заплача нябога.
Што плачаш, Агата?
Сама вінавата!
Ня кідай ніколі
Калосьсе у полі;
Пад самы пад корань
Зжынай дзе каторы...
Ня плач, супакойся,
Прысуду ня бойся,

Рабі ўсё ад сэрца
І хлеб не зьвядзеца...
Паслухай, Агася,
Сяўба пачалася,
Твой строгі крыўдзіцель
Бог восені Жыщень
Ідзе (асьцярожны!)

За сейбітам кожным
І сеяння хібы
Хавае пад скібы,
Каб збожжа зімою
Было пад зямлёю;
Ідзе за Іgnатам,

Што сее заўзята,
Што зоры-насеньне
Умеючи сее!
Іgnатава поле
Мінае паволі,
Хаду не спыняе
І за небакраем...

Ідзе, маларослы,
Ад вёскі да вёскі,
Ад места да места:
Ад Гомля да Брэста,
Ад Шклова да Снова

І да Шарашова,
І ад Шарашова
І да Магілёва;
Ад Пінска да Мінска
І да Верхнядзвінска,
І ад Верхнядзвінска
І зноў жа да Мінска.

Ад Слуцка да Вільні –
Раз'яраны вельмі,
І ўсім пагражае
Пустым ураджаем,
Пра голад гаворыць,
Што ўсіх ён заморыць,
Што добрае счэзыне
І дрэннае счэзыне
І ўжо не ўласкрэсьне,
А хоць сабе трэсні!

А каб жа ня счэзла,
А каб уласкрэсла,
То рупіцца трэба
Аб хлебе да неба.

6 чэрвеня 2006 г